

Чаму пры касым дажджы вада часам трапляе пад дах з ондуліна

Змест

- Памылкі, якія дапускаюцца пры мантажы лістоў Ондулин
- Памылкі, якія дапускаюцца пры афармленні хрыбтоў даху
- Памылкі, якія дапускаюцца пры афармленні шчыпцоў
- Вынік



У ондулина маса пераваг перад іншымі дахавымі матэрыяламі (напрыклад, металадахоўкай або профнасцілам). Ондулин не патрабуе спецыяльных інструментаў для мантажу, будзе дастаткова ножовка, малатка і нажа. Для профнасціла вам спатрэбіцца як мінімум балгарка і ўменне ёю карыстацца. Перавозіць ондулин можна ў легкавой машыне, не трэба задзейнічаць спецтранспарт. Яшчэ ондулин не іржаве, не награвяецца і не патрабуе адмысловага сыходу.

Яшчэ адно найважнейшая якасць дахавых матэрыялаў ондулин-надзейнасць. Кампанія Onduline гарантуе воданепранікальнасць пакрыцця на працягу 15 гадоў. Пры гэтым пацверджаны тэрмін эксплуатацыі матэрыяла складае больш за паўстагоддзя. Тым не менш, часам прэтэнзіі прад'яўляюцца адразу пасля таго, як скончаны ремонт даху.

Аналіз статыстыкі паказаў, што часцей за ўсё дах пачынае цячы падчас "касога" дажджу. Прычым асноўнай прычынай працэкаў з'яўляюцца парушэнні Інструкцыі па мантажы дахавых матэрыялаў.

Нават самыя «касыя» кроплі дажджу не трапляюць пад пакрыццё, якое з захаваннем усіх нормаў. Дах працякае ў тых выпадках, калі ондулин выкладзены няправільна. Тады моцны вецер задзімае якая сцякае ваду ў месцы сучляненняў. Ніжэй разгледзім памылкі мантажу падрабязней.

Памылкі, якія дапускаюцца пры мантажы лістоў Ондулин

1. Невыкананне велічыні нахлестов лістоў.

а) Пры невялікіх кутах нахілу пахілаў хуткасць адводу дажджавой вады запавольваецца. Вецер, накіраваны ўздоўж пахілу, задзімае ваду пад бакавое сучляненне ондулина, і пры моцных парывах магчымыя пералівы праз грэбень хвалі.

Каб выключыць працэку пры моцным бакавым ветры, на дахах з ухілам да 10 градусаў бакавы нахлест лістоў ондулина павінен складаць дзве хвалі. Пры кутах ўхілу больш за 10 градусаў усталёўваецца бакавой перакрыцце ў адну хвалю.

б) Калі моцны вецер накіраваны пад вялікім вуглом або прама на пахіл, вада задзімаецца пад кантавой нахлест лістоў.

Для выключэння працэкаў ўстанаўліваюцца наступныя велічыні нахлестов:

- ўхил да 10 градусаў-300 мм;
- ўхил ад 10 да 15 градусаў-200 мм;
- ўхил больш за 15 градусаў-120 мм.

Новыя лісты Ондулин Смарт маюць дадатковы гидрозамок Смарт Лок, гэта дазволіла паскорыць мантаж, т. к. сумяшчэнне такіх замкаў як раз і забяспечвае неабходны нахлест ў 120мм.

у) Пры няправільным мацаванні лістоў магчыма трапленне вады пад капляюшыкі цвікоў.

Каб выключыць Працёку ў месцах мацаванняў, цвікі павінны забівацца ў грэбень хвалі строга перпендыкулярна плоскасці пахілу. У гэтым выпадку пластыкавая спаднічка цвіка раўнамерна і шчыльна зачыняе адтуліну. Для мацавання павінны выкарыстоўвацца фірмовыя цвікі Ондулин.

Памылкі, якія дапускаюцца пры афармленні хрыбтоў даху

Некаторыя ўладальнікі афармляюць хрыбты даху самаробнымі або неарыгінальна каньковымі элементамі іншых вытворцаў. Вельмі часта яны не ўлічваюць сілу ветру і не забяспечваюць шчыльнае прылегання.

Фірмовыя канькі Ондулин маюць шырыню 50см (па 25 см у кожны бок). У большасці выпадкаў гэтага дастаткова, каб выключыць задзіманне вады. У якасці дадатковай абароны пад коньковыя элементы усталяўваецца універсальны вентыляваны запаўняльнік.

Памылкі, якія дапускаюцца пры афармленні шчыпцоў

Пры афармленні тарцоў даху дапускаюцца наступныя памылкі:

- выкарыстоўваюцца неарыгінальная або самаробныя Шчыпцы;
- памяншаецца шырыня паліц шчыпцоў;
- мантуецца толькі ветравая дошка, Шчыпцы не ўсталёўваюцца.

Паліцы фірмовых шчыпцоў Ондулин маюць шырыню 15 гл і накрываюць дзве хвалі дахавага ліста. Такое афармленне надзейна абараняе тарцы даху ад "касога" дажджу і задзімання вады.

У заключэнне яшчэ раз нагадваем, што поўная Воданепранікальнасць даху гарантаваная толькі пры выкарыстанне фірмовых камплектуючых і строгім захаванні Інструкцыі па мантажы.

Вынік

Пры правільным мантажы і выкарыстанні фірмовых камплектавалых Андулін дах здольны вытрымліваць любыя капрызы надвор'я, уключаючы касой дождж. Аднак памылкі ў афармленні нахлестаў, усталяўцы канькоў і шчыпцоў могуць прывесці да задзіманні вады пад пакрыццё. Часцей за ўсё гэта злучана з незахаваннем інструкцый, выкарыстаннем неарыгінальных дэталей і недастатковай герметызацыяй стыкаў. Выправіць такія недахопы магчыма, але значна прасцей адразу пазбегнуць іх на этапе будаўніцтва.

Для гэтага неабходна строга прытрымлівацца рэкамендацый па мантажы, улічваючы кут нахілу даху пры выбары велічыні нахлестаў і выкарыстоўваць толькі фірмовыя элементы Андулін, якія забяспечваюць шчыльнае прыляганне і абарону ад вільгаці. Адмысловая ўвага варта надаваць выкарыстанню цвікоў - правільнае размяшчэнне і надзейная фіксацыя дапамогуць пазбегнуць пранікненні вады ў месцах мацаванняў.

Пісьменны падыход да мантажу Андуліна - гэта заклад даўгавечнасці даху і яе поўнай воданепранікальнасці на працягу шматлікіх гадоў. Інвестуючы ў якасныя матэрыялы і выконваючы тэхналогію мантажу, вы абараняеце свой дом ад працёкаў і непрыемных сюрпрызаў нават пры самых складаных умовах надвор'я.